

## ВЫСТАВАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У АДЗЕЛАХ АБСЛУГОЎВАННЯ НА САКАВІК 2023 ГОДА

### АДЗЕЛ АБАНЕМЕНТА

«Кнігі стагоддзя. Кнігі на стагоддзі» да <i>Сусветнага дня пісьменніка</i>	з 1 сакавіка
«Жаночы дзень: новая жаночая проза» да <i>Дня жанчын</i>	з 1 сакавіка
«Сляды дарог, якія вядуць у будучыню» да <i>120-годдзя з дня нараджэння паэта Тодара Кляшторнага</i>	з 1 сакавіка
«Дзяржаўнасць і веліч у сімвалах краіны» да <i>Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь</i>	з 1 сакавіка
«Паэзія свет надзяляе душой» да <i>Сусветнага дня паэзіі</i>	з 1 сакавіка
«Хатынь: сімвал вечнай памяці і смутку беларускага народа» да <i>80-годдзя з часу знішчэння вёскі нямецка-фашысцкімі захопнікамі</i>	з 1 сакавіка
«Максим Горький: читаем сегодня» к <i>150-летию со дня рождения писателя</i>	з 1 сакавіка
«Мир православной книги» ко <i>Дню православной книги</i>	14 сакавіка

### АГУЛЬНАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА


«Это нужно знать каждому» к <i>Всемирному дню гражданской обороны</i>	з 1 сакавіка
«Жил-был писатель» к <i>Всемирному дню писателя</i>	з 3 сакавіка
«Женский силуэт на фоне истории» ко <i>Дню женщин</i>	з 8 сакавіка
«Достойно и праведно духовное слово» ко <i>Дню православной книги</i>	з 10 сакавіка
«Рецепты счастья» к <i>Международному дню счастья</i>	з 20 сакавіка
«Берегите Землю!» ко <i>Дню Земли</i>	з 20 сакавіка
«Браво, поэзия!» к <i>Международному дню поэзии</i>	з 21 сакавіка

### АДЗЕЛ ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДААННЯЎ

«Жизнь стоит того, чтобы жить» к <i>Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом</i>	з 1 сакавіка
«Весна в глазах, весна в душе» ко <i>Дню женщин</i>	з 7 сакавіка
«Я – гражданин своей страны» ко <i>Дню Конституции Республики Беларусь</i>	з 15 сакавіка

### АДЗЕЛ КРАЯЗНАЎСТВА

«Па слядах дарог» да <i>120-годдзя з дня нараджэння Тодара Кляшторнага</i>	з 1 сакавіка
«Жанчыны ў гісторыі Беларусі» да <i>Дня жанчын</i>	з 7 сакавіка
«Беларусь памятае. Хатынь: сімвал вечнай памяці і смутку» да <i>80-годдзя з часу Хатынскай трагедыі</i>	з 18 сакавіка
«Паэзія як прадчуванне...» да <i>40-годдзя з дня нараджэння паэтэсы Алены Крыклівец</i>	з 21 сакавіка



## АДДЗЕЛ РЭДКАЙ КНІГІ

«Священных книг божественная мудрость» (факсимильные издания из фонда редких изданий библиотеки ко Дню православной книги)	з 1 сакавіка
--	--------------

## ДЗІЦЯЧЫ АДДЗЕЛ

«В стране фантазий, проказ и озорных затей» к 110-летию со дня рождения <i>Сергея Михалкова</i>	з 9 сакавіка
«Писатель-путешественник» к 90-летию со дня рождения <i>Геннадия Снегирева</i>	з 18 сакавіка
«Те, кто дарит радость»	з 26 сакавіка

## ЮНАЦКІ АДДЗЕЛ

«H2O вокруг нас» ко <i>Всемирному дню водных ресурсов</i>	з 15 сакавіка
«Крылья буревестника» к 155-летию со дня рождения <i>Максима Горького</i>	з 22 сакавіка

## АДДЗЕЛ ЛІТАРАТУРЫ ПА МАСТАЦТВЕ

«Рускі мастак – Барыс Кустодзіеў» да <i>145-годдзя з дня нараджэння</i>	з 7 сакавіка
---	--------------

## ЭЛЕКТРОННАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА

«Детектив на шпильках» да <i>Дня жанчын</i>	з 1 сакавіка
---	--------------

## ПУБЛІЧНЫ ЦЭНТР ПРАВАВОЙ ІНФАРМАЦЫІ

«Канстытуцыя – правая аснова дзяржавы» да <i>Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь</i>	з 1 сакавіка
--	--------------

## АДДЗЕЛ ВЫДААННЯЎ НА ЗАМЕЖНЫХ МОВАХ

«І кожны пісьменнік як таямніца!» да <i>Сусветнага дня пісьменнікаў</i>	з 3 сакавіка
«Пад знакам лірыкі, паэзіі, складальніцтва» да <i>Сусветнага дня паэзіі</i>	з 5 сакавіка
«8 кніг для жанчын» да <i>Дня жанчын</i>	з 8 сакавіка
«Традыцыі Вялікдзя ў Германіі» да <i>святкавання Вялікдзя</i>	з 15 сакавіка
«Падарожжа па краінах Франкафоніі» да <i>Міжнароднага дня Франкафоніі</i>	з 20 сакавіка